

## ВОДЗЫЎ

афіцыйнага апанента на дысертацийнае даследванне  
**КОМАРА Артура Юр'евіча**

«Дынаміка структуры фітацэнозаў і прыросту дрэвастояў хваёвых лясоў, трансфармаваных у выніку асушальнай меліярацыі і наступнай дэградацыі асушальных сістэм (на прыкладзе заказніка “Налібоўцы”),»  
прадстаўленае на атрыманне вучонай ступені кандыдата біялагічных навук па спецыяльнасці **03.02.08 – экалогія**

### Адпаведнасць дысертациі спецыяльнасці і галіне навукі, па якіх яна пададзена да абароны

Дысертация Артура Юр'евіча Комара, выкананая ў дзяржаўнай навуковай установе «Інстытут эксперыментальнай батанікі ім. В. Ф. Купрэвіча НАН Беларусі», у рамках задання дзяржпраграм навуковых даследаванняў і праектаў міжнароднай тэхнічнай дапамогі па ўсіх асноўных характеристыках: выбары аб'ектаў даследавання, пастаўленым мэтам і задачам, выкарыстаным у працы метадам, спосабам аналізу вынікаў, тэарэтычным і эксперыментальным матэрыялам, вывадам, адпавядае галіне «біялагічныя навукі» па спецыяльнасці 03.02.08 – экалогія згодна з падразделамі наступных пунктаў Пашпарта спецыяльнасці ВАК Рэспублікі Беларусь ад 30.04.2024 № 102:

3. Структурная арганізацыя экасістэм. Тыпізацыя экасістэм. Дынаміка экасістэм, экалагічная сукцесія.

4. Біялагічная прадуктыўнасць натуральных, трансфармаваных і штучных экасістэм і вызначальныя яе фактары.

5. Распрацоўка тэарэтычных асноў і практычных мерапрыемстваў па аптымізацыі ўстойлівага стану прыродных тэрыторый і рацыянальнага прыродакарыстання. Распрацоўка прынцыпаў стварэння штучных экасістэм і кіраванне іх функцыянаваннем.

8. Ацэнка экалагічнага стану згуртаванняў і экасістэм. Распрацоўка крытэрый ацэнкі экалагічнага стану прыродных аб'ектаў і тэрыторый, у тым ліку асабліва ахоўных.

### Актуальнасць тэмы дысертациі

Адной з сур'езных праблем для стану беларускіх лясоў з'яўляецца масавая асушальная меліярацыя, праведзеная ў 1950–1980-х гг., пад час якой было асушана каля 289,0 тыс. га лясных угоддзяў. Галоўнай задачай гідралесамеліярацыі было павышэнне прадуктыўнасці лясоў у залежнасці ад пароднага саставу, узросту дрэвастояў да асушэння, магутнасці тарфянай залежы, а таксама ад тыпу балота. Толькі на 43% ад агульнай плошчы асушаных лясоў атрыманы станоўчы эффект ад меліярацыі. Між іншым іх асушэнне прывяло і да негатыўных наступстваў, звязаных з павелічэннем

пажаранебяспечнасці, выкідаў вуглякілага газу ў атмасферу, зменамі флоры і фаўны, змяншэннем якасці біяразнастайнасці.

У айчыннай біяцэналогіі і экалогіі дастаткова публікацый, прысвеченых прадстаўленай проблематыцы, але да сённяшняга дня адсутнічаюць грунтоўныя абагульняючыя даследаванні асаблівасцяў дынамікі балотных і забалочаных хваёвых лясоў ва ўмовах дэградацыі асушальных сістэм. Разуменне гэтых працэсаў дазволіць у будучым прагназаваць хуткасць аднаўлення экасістэм пасля парушэння асушальнай меліярацыі, у тым ліку ва ўмовах зменаў клімату, а таксама ў межах АППТ, дзе абмежавана гаспадарчая дзейнасць.

У пырокім сэнсе актуальнасць дысертациі А.Ю. Комара абумоўліваецца яе скіраванасцю на вырашэнне такой сучаснай экалагічнай праблемы, як дэградацыя земляў і прыродных экасістэм у выніку парушэння экалагічнай раўнавагі і воднага балансу, пацверджанай паводле «Нацыянальнай стратэгіі ўстойлівага сацыяльна-эканамічнага развіцця Рэспублікі Беларусь на перыяд да 2030 г.».

### **Ступень навізны вынікаў, атрыманых у дысертациі, і навуковых палажэнняў, што выносяцца на абарону.**

Для дасягнення мэты даследванняў аўтар вырашыў шырокі спектр складаных навуковых задач, выкарыстоўваючы сучасныя метады атрымання і аналізу інфармацыі, а таксама на аснове прапанаванага арыгінальнага метадычнага падыходу, якія дазволілі яму:

– вызначыць агульны трэнд зменлівасці экалагічных рэжымаў меліярацыйна-вытворных хваёвых лясоў заказніка "Налібоцкі", паводле фітаіндыкацыі і ардынацыйнага аналізу вылучыць і ахарактарызаваць іх сінтаксанамічную разнастайнасць, прадстаўленую 7 сінтаксонамі рознага рангу;

– упершыню на падставе шматлікага факталаґічнага матэрыялу выявіць і апісаць асноўныя фактары фармавання хваёвых лясоў падчас дэградацыі асушальных сістэм, дазволіўшыя даказаць неэфектыўнасць сучаснага стану і функцыяновання меліярацыйных сістэм, неабходнасць іх аднаўлення;

– устанавіць, што ўплыў гідратэрмічнага рэжыму на радыяльны прырост дрэў хвоі на балотах мае назапашвальны эффект паколькі сінхронныя крывыя дынамікі радыяльнага прыросту адлюстроўваюць ваганні гідратэрмічнага каэфіцыента і з'яўляюцца лістэркавымі, але з адпаведным зрухам у сярэднім на 5 гадоў (каэфіцыент карэляацыі паміж якімі дасягае  $-0,77$ );

– па матэрыялах комплекснага вывучэння і аналізу хваёвых фітацэнозаў на балоце пераканаўча паказана, што хвойнікі аднаго і таго ж тыпу лесу пасля асушэння пераўтвараюцца ў розныя меліярацыйна-вытворныя тыпы, падобныя да натуральных хвойнікаў на мінеральных

глебах, у залежнасці ад ступені асушэння, узроўню балотных вод, трофнасці і кіслотнасці глебы, глыбіні тарфянай залежы.

Высокая ступень навуковай навізны палажэнняў дысертациі, якія выносяцца на абарону, і яе вынікаў даюць магчымасць зрабіць высьнову аб tym, што па сваей сутнасці выкананая работа з'яўляецца інавацыйнай, яе вынікі паспрыяюць далейшаму развіццю айчынай біялагічнай навукі.

### **Абгрунтаванасць і верагоднасць вывадаў і рэкамендацый, сформуляваных у дысертациі**

Сформуляваныя ў дысертациі вывады з'яўляюцца цалкам абгрунтаванымі і верагоднымі, паколькі пабудаваны на глыбокім, дакладным і несупярэчлівым аналізе матэрыялу, што дасягалася таксама шляхам супастаўлення і параўнання з адпаведнымі даследваннямі, выкананымі айчыннымі і замежнымі навукоўцамі.

Дакладнасць і верагоднасць рэкамендацый і палажэнняў, вынесеных на абарону, абумоўлены надзейнымі тэарэтычнай і метадалагічнымі прынцыпамі даследвання, наяўнасцю дадаткаў, якія ў поўным аб'ёме прадстаўляюць фактычны матэрыял дысертациі.

Усё разам узятае дазваляе меркаваць аб аргументаванасці вывадаў і рэкамендацый, сформуляваных у дысертациі.

### **Навуковая, практичная, эканамическая і сацыяльная значнасць вынікаў дысертациі з указаннем рэкамендацый па іх выкарыстанні**

Вынікі дысертацийнага даследавання А.Ю. Комара маюць важнае фундаментальнае, прыкладное і сацыяльна-екалагічнае значэнне. Тэарэтычны кампанент дысертациі заключаецца ў атрыманні новых навуковых дадзеных аб структурнай арганізацыі, дынаміцы, біялагічнай прадуктыўнасці балотных і забалочаных хваёвых лясоў ва ўмовах дэградацыі асушальных сістэм, а таксама фактараў, што іх вызначаюць.

Напрамак і ступень трансфармацыі меліярацыйна-вытворных хваёвых лясоў адлюстраваны ў распрацаванай схеме сукцесіі, якая з'яўляецца навуковай асновай для больш дакладнага і эфектыўнага гаспадарчага выкарыстання асушаных меліярацыйна-вытворных хваёвых лясоў, навуковых абгрунтаванняў паўторнага забалочвання ці аднаўлення асушальнай сеткі, што мае сацыяльна-екалагічнае значэнне.

Атрыманыя вынікі выкарыстаны пры падрыхтоўцы Стратэгіі і Схемы ўстойлівага прыродакарыстання на землях са змененым гідрагенічным рэжымам у складзе ляснога фонду, якія ўзгоднены і прыняты Мінлясгасам для прымялення ў практикай і лесагаспадарчай дзейнасці галіны; увайшлі ў план кіравання заказнікам.

Практычнае значэнне вынікаў дысертацийнай працы А.Ю. Комара дакументальна пацверджана таксама пры выкарыстанні ў адукацыйным працэсе кафедры лясных культур і глебазнаўства Беларускага дзяржаўнага тэхналагічнага ўніверсітэта.

Усё гэта дазваліе нам зрабіць выснову, што вынікі даследванняў саіскальніка ўносяць значны ўклад у развіццё новых ведаў у галіне экалогіі і рацыянальнага прыродакарыстання.

### **Апубліканне вынікаў дысертациі ў навуковым друку**

Па тэме дысертацийнага даследвання А.Ю. Комара апубліканана 13 публікаций. У іх лік уваходзяць 7 артыкулаў у часопісах і зборніках навуковых прац, уключаных у пералік навуковых выданняў, рэкамендаваных ВАК Беларусі, 5 артыкулаў у зборніках матэрыялаў, 1 – у зборніку тэзісаў дакладаў канферэнций. Апубліканыя дысертантам работы даюць дастаткова поўнае ўяўленне пра змест дысертациі, адлюстроўваюць матэрыял, прадстаўлены ва ўсіх яе частках, аргументавана дэмансструюць асноўныя навуковыя высновы аўтара. Патрабаванні па апубліканасці вынікаў дысертациі, такім чынам, выкарыстоўваюцца ў поўным аб'еме.

### **Адпаведнасць афармлення дысертациі патрабаванням ВАК Рэспублікі Беларусь**

Афармленне дысертациі поўнасцю адпавядае Інструкцыі ВАК Рэспублікі Беларусь. У ёй прысутнічаюць усе неабходныя структурныя часткі, неабходныя спасылкі на аўтараў і крыніцы, якія былі выкарыстаны саіскальнікам, а таксама на ўласныя публікацыі, у якіх прадстаўлены асноўныя вынікі дысертацийнага даследвання. Значна ўзбагачаюць і дапаўняюць даследванне прыведзеныя аўтарам дадаткі. Моўнае афармленне сведчыць, што аўтар у поўнай меры валодае навуковым стылем выкладу матэрыялу.

### **Адпаведнасць навуковай кваліфікацыі саіскальніка навуковай ступені, на якую ён прэтэндуе**

Дысертация А.Ю. Комара ўяўляе сабой закончанае, самастойнае даследванне, выкананае ў рэчышчы перспектыўнага навуковага напрамку. Сабраны па канкрэтнай методыцы і грунтоўна прааналізаваны матэрыял, дастатковая фактычнае, тэарэтычнае, метадалагічнае база дысертациі, аргументаванасць яе асноўных палажэнняў, навукова-практычнае значнасць дысертацийных вынікаў і заключных вывадаў, удзел аўтара ў навуковых канферэнциях даюць падставы заключыць, што дысертант адпавядае навуковой кваліфікацыі саіскальніка вучонай ступені кандыдата біялагічных навук па спецыяльнасці 03.02.08 – экалогія.

## Недахопы дысертатыі.

Навуковая і практычна вартасць выкананага даследвання не падлягае сумненню, як мы адзначылі вышэй. Разам з тым пры азнямленні з дысертатынай працай узніклі заўвагі і пытанні, што патрабуюць дадатковага каментарыя саіскальніка і якія не маюць прынцыповага характару і не закранаюць агульный палажэнняў і вывадаў кваліфікацыйнай працы:

1. Дыскусійным з'яўлецца пытанне адносна зольнасці торфа і адпаведна вызначэння яго тыпу. Згодна са спасылкай [133] аналітычныя працы маглі праводзіцца толькі па вызначэнны агульнай і абменнай кіслотнасці торфа і ніяк не яго зольнасці. Тым больш, што на с. 66 адпаведна спасылцы [158] прыведзены дакладныя характарыстыкі з тыпаў торфа паводле якіх зольнасць верхавога торфа не можа перавышаць 4%.

Таму, на наш погляд, павышэнне зольнасці не можа узрасці за кошт мінералізацыі.

2. Наколькі мэтазгодным і правільным з'яўлецца выкарыстанне як эталона для парашнання стараўзроставых хвойнікаў, якія не мелі ўплыву асушальнай меліярацыі (Бярэзінскі запаведнік, Гарадоцкі лязгас і НП “Нарачанскі”), што адносяцца да паўночнага Заходне-Дзвінскага дэндралагічнага раёна (Іа), а заказнік “Налібоцкі” – да цэнтральнага Нёманскага (Іа)?

3. У дысертаты сустрокаюцца некаторыя моўныя памылкі і тэхнічныя недакладнасці:

- нумары на літаратурныя крыніцы высноваў да раздзела 1 (с. 23), а таксама падраздзелу 2.3.1 (с. 28) пералічаны не па парадку ўзгадвання па тэксце дысертатії; а зварот на спасылку [150] не адпавядае прыведзеным звесткам лесаўпарадкавання;

- пры афармленні табліц і малюнкаў (с. 29, 38, 128, 131, 132, 133) вызначаны недакладнасці перакладу на беларускую мову;

- згодна з СТБ 2308-2013 Торф. Термины и определения варта было б выкарыстоўваць па тэксце кваліфікацыйнай працы адпаведныя тэрміны “зольнасць” замест “попельнасць”, “тарфяная залеж” замест “тарфяны поклад”.

## Заключэнне.

Дысертатыя Артура Юр’евіча Комара «Дынаміка структуры фітаценозаў і прыросту дрэвастояў хваёвых лясоў, трансфармаваных у выніку асушальнай меліярацыі і наступнай дэградацыі асушальных сістэм (на прыкладзе заказніка “Налібоцкі”)» з'яўлецца самастойнай, завершанай, кваліфікацыйнай працай і змяшчае новыя новукова аргументаваныя тэарэтычныя і практычныя вынікі, сукупнасць якіх мае важнае значэнне для

айчынай экалогіі і біяцэналогіі. У адпаведнасці з п.20 і 21 Палажэння аб прысуджэнні вучоных ступеней і вучоных званняў у Рэспубліцы Беларусь А.Ю. Комар заслугоўвае прысуджэння вучонай ступені кандыдата біялагічных навук па спецыяльнасці 03.02.08 – экалогія:

•за выяўленне цэнатычнай разнастайнасці фітацэнозаў меліярацыйна-вытворных хваёвых фітацэнозаў рэспубліканскага заказніка «Налібоцкі» і распрацоўку іх сінтаксанаміі на падставе фларыстычнай класіфікацыі, дазволіўшай вызначыць агульны трэнд зменлівасці экалагічных рэжымаў меліярацыйна-вытворных хвойнікаў, а таксама разуменне натуральных і антрапагенна-абумоўленых сукцэсій;

•за вывучэнне дынамікі радыяльнага прыросту дрэвастояў меліярацыйна-вытворных хвойнікаў да змены гідралагічнага рэжыму ў выніку асушення, падчас асушення і падчас дэградацыі асушальных сістэм, пазазаўшай, што сінхронная дынаміка радыяльнага прыросту ва ўсіх дрэвастоях да асушення цесна звязана з ваганнямі гідратэрмічнага каэфіцыента: крывыя іх дынамікі з'яўляюцца люстэрковымі, але з адпаведным зрухам у сярэднім на 5 гадоў; станоўчы эфект асушення захоўваецца на працягу 20–30 гадоў; пры адсутнасці дагляду за асушальнымі сеткамі назіраецца зніжэнне індэксаў прыросту;

•за распрацоўку схемы сукцэсій, згодна якой хваёвия фітацэнозы на балоце аднаго і таго ж тыпу лесу пасля асушення пераўтвараюцца ў розныя меліярацыйна-вытворныя тыпы, падобныя да натуральных хвойнікаў на мінеральных глебах, у залежнасці ад ступені асушення, узроўню балотных вод, трофнасці і кіслотнасці глебы, глыбіні тарфянай залежы, што з'яўляецца навуковай асновай для больш дакладнага і эфектыўнага гаспадарчага выкарыстання асушаных меліярацыйна-вытворных хваёвых лясоў, навуковых аргументацый паўторнага забалочвання ці аднаўлення асушальнай сеткі.

### Афіцыйны апансент

загадчык лабараторыі экалагічнай фізіялогіі і хіміі раслін ДНУ «Цэнтральны батанічны сад НАН Беларусі»,  
канд.біял.навук, дац.

05 лютага 2025 г.

А.П. Якаўлеў

